

КДБіста, які дапытваў Някляева, пачуўшы беларускую мову ў садку, прыняло яе за англійскую. І самае галоўнае, на расейскую ёсё больш пераходзіць эліта, якая дэкларуеца як апазыцыйная і дэмакратычная і хоча будаваць новую Беларусь. Аб'яднаная грамадзянская партыя, праўда, не пераходзіць, яна заўсёды і была расейской. Як гаворыць сусед па блогу сп. Балыкін, ён нават задаволены існуючай у Беларусі культурніцкай сітуацыяй: “Нам необхідно выражать интересы людей, которые видят и понимают необхідность изменений, но при этом не считают, что такие изменения связаны в первую очередь с культурным возрождением. Основными достоинствами современного белорусского общества я лично считаю мультикультурализм, полиязычность, поликонфесіональность и толерантность народа”. Можа, хто падкажа бліжэйшы прыклад дабрабытнай дэмакратычнай краіны, збудаванай не на нацыянальна-культурнай аснове? Хіба не Прыднястроё... Дарэчы, ці выпадкова, што менавіта АГП на прэзідэнцкія выбары высунула самага... цяжка знайсці акрэсленне... нікчэмнага кандыдата?

Апускаючи ўсе маральныя аспекты, кшталту ўнікальнасць мовы, культурная каштоўнасць у скарбніцы чалавецтва, светлая памяць тысячаў, аддаўшых за яе жыццё (хоць для эліты гэта хіба не пустыя слова), варта ёсё—такі глянуць на практычны бок справы. Мова можа нас сцементаваць, і ад эліты залежыць, ці так будзе. Нават па каментах інтэрнаўтаў адчуваеца сумота расейскамоўных беларусаў па сваёй мове. Мне бачыцца ў гэтым праява не да канца нават усвядомленага імкнення да самапавагі, перажывання пачуцця ўласнай годнасці, спрадвечнага беларускага імкнення “людзьмі звацца”. Каму, як не эліце, быць у гэтым першымі? Но адзінам аргументам расейшчыны ў беларуса, дакладна акрэсленым Сяргеем Дубаўцом, з'яўляеца — “так удобней”. Мы цяпер невядома хто. Дрэйф у бок буйнога ўсходняга суседа ёсё большы. Калі прачытаў, што ў Менску адзін кіроўца страляў у другога з-за непаразумення на дарозе, адразу думка — як у Маскве... Па вуліцах беларускіх гарадоў ездзяць мышыны з георгіеўскімі стужкамі на антэнах, і іх шмат. Лукашэнка перамог?

22. 06. 2011 г.

Як жыць, то жыць для Беларусі!

Спякотны поўдзень ліпеня 1983 г. Мы ляжым на мураве каля археалагічнага раскопу ў самым цэнтры старажытнага места Mip.

Час пачынаць працу, але сонца жарыць так, што нават у цені густой груши найдрабнейшы рух вымагае неймавернага высліку. Юрый Лямбік мармыча пад нос: “Алесік, падай грушку”. Алесь Бяляцкі ляжыць на спіне, рукі шырока раскінутыя, вочы заплюшчаныя, мармыча ў адказ: “Вось зараз усё кіну і пайду падаваць табе грушу!” А нам ляночна нават засмяяцца... А яшчэ з лёгкай рукі Бяляцкага хітом экспедыцыі стала іранічнае “адчауга будзъ-будзъ!”, зноў жа адраванае Лямбіку, які дзяякуочы сваёй неймавернай худобе штодня здабываў нам гарачыя булкі з суседняга хлебапякарнага цэху.

Алесь Бяляцкі з Эдзікам Акуліным адмыслова прыязджалі ў нашу Мірскую экспедыцыю ажно з Гомеля, таму што ў нас амаль у самым сяродку БССР была Беларусь. Мы не слухалі савецкае радыё (Вінцук Вячорка ўсё лавіў “Акіянам” беларускую “Свабоду” ды “Радыё Ватыкану”), не чыталі савецкіх газет; у нас усё было па-беларуску: і дакументацыя на раскопах, і прызнанні дзяячата... Мы былі шчаслівыя tym, што нашае існаванне мела сэнс — служыць Радзіме насуперак казённай шэрасці расейска-савецкага “развітога сацыялізму”. Бяляцкі ж нават сярод “ідэйных” беларусаў выдзяляўся цэласнасцю асобы — як кахаць, то адну дзяячыну, як жыць, то для адной Беларусі.

Археалагічная экспедыцыя, на нашым слэнгу “поле”, вельмі хутка выяўляе нутро кожнага, хто туды трапіў. Як ні цяжка ў тое паверыць, але і ў наш век кансумпцыі і “ідэйнага” прагматызму (“па колькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой”) ёсць такія людзі, якія жывуць дзеля Радзімы, ад якіх проста вее маральнай чысцінёй і якія выклікаюць падсвядомую глыбокую раздражнёнасць у антыподаў — “ідэйных прагматыкаў”. Калі жывеш “як усе” і сутыкаешся з такімі асобамі, як Пазняк ці Бяляцкі, узікае моцны маральны дыскамфорт, які ў адных стымулюе самаачышчэнне, а ў другіх — імкненне “апусціць” да свайго ўзроўню. Вось апошняя пад рознымі нікамі і вычварающа ў пошуках шкурнага прагматызму ў Пазняка ці Бяляцкага...

Бяляцкі ў турме за тое, што любіць і без боязі бароніць сваю Радзіму і людзей, якія яе ўвасабляюць. Як спадкаемца нацдэмаў 20—30-х гадоў мінулага стагоддзя... Прагрэс у tym, што яго ўжо нельга расстраліць на падворку менскай турмы ці ў Курапатах, як бы таго ні хацелася чалавеку з ментальнасцю сталініста тых праклятых 30-х. Няма ані драбіны сумнення — прагрэс пойдзе далей, дастаткова далёка, каб яны памяняліся месцамі.

25. 12. 2011 г.